




## § 25. Мнагаатамныя спірты

У малекулах мнагаатамных спіртоў, у адрозненне ад аднаатамных, змяшчаецца не адна, а некалькі гідраксільных групп. Прывядзём формулы найпрасцейшых двухатамных і трохатамных спіртоў:




Звярніце ўвагу, што ў малекулах мнагаатамных спіртоў гідраксільныя группы знаходзяцца ў розных атамаў вугляроду. Рэчывы, у якіх дзве гідраксільныя группы злучаны з адным і тым жа атамам вугляроду, няўстойлівыя і не могуць быць атрыманы ў свабодным выглядзе. Такія рэчывы адразу ж адшчапляюць малекулу вады:




У сувязі з гэтым малекула двухатамнага спірту павінна змяшчаць не менш за два атамы вугляроду, трохатамнага — не менш за тры і г. д.

Найпрасцейшы двухатамны спірт называецца *этыленгліколь*, трохатамны — *гліцэрэйна*. Гэтыя рэчывы падобныя адно да аднаго па фізічных уласцівасцях і ўяўляюць сабой бясколерныя вязкія вадкасці. Паміж малекуламі мнагаатамных спіртоў, як і паміж малекуламі аднаатамных спіртоў, утвораюцца вадародныя сувязі, таму этиленгліколь і гліцэрэйна маюць высокія тэмпературы кіпення: 198 і 290 °C адпаведна. Палярныя гідраксільныя группы надаюць мнагаатамным спіртам растворальнасць у вадзе. Этыленгліколь і гліцэрэйна змешваюцца з вадой у любых суадносінах.

Назвы мнагаатамных спіртоў будуюць таксама, як і назвы аднаатамных. Наяўнасць у малекуле двух гідраксільных групп абавязаныя злучэннем -*дыёл*, трох — *-трыёл* і г. д. Назавём этыленгліколь і гліцэрыну па наменклатуры ІЮПАК:





этандыёл-1,2  
(этыленгліколь)




прапантрыёл-1,2,3  
(гліцэрина)

Састаў малекул этыленгліколю і гліцэрыны адразніваецца на группу  $\text{CH}-\text{OH}$ , а не  $\text{CH}_2$ :




Гэта значыць, этыленгліколь і гліцэрина не з'яўляюцца гамолагамі. Бліжэйшым гамолагам этыленгліколю з'яўляецца прапандыёл-1,2:



прапандыёл-1,2

Бліжэйшы гамолаг гліцэрыны — бутантрыёл-1,2,3:



бутандыёл-1,2,3

### Хімічныя ўласцівасці мнагаатамных спіртоў

Малекулы мнагаатамных спіртоў змяшчаюць гідраксільныя группы. Таму мнагаатамныя спірты могуць уступаць у тыя самыя хімічныя рэакцыі, што і аднаатамныя спірты.

### 1. Ўзаемадзеянне са шчолачнымі металамі

Таксама як і аднаатамныя, мнагаатамныя спірты рэагуюць са шчолачнымі металамі. У ходзе рэакцыі атамы вадароду гідраксільных групп замяшчаюцца на атамы металу:



### 2. Ўзаемадзеянне з галагенавадародамі


Пры ўзаемадзеянні з галагенавадародамі гідраксільныя группы ў малекулах мнагаатамных спіртоў замяшчаюцца на атамы галагенаў. Прывядзём ураўненне рэакцыі этыленгліколю з бромавадародам:



Замяшчэнне другой гідраксільной группы працякае цяжэй, чым першай.

### 3. Ўзаемадзеянне з азотнай кіслатой

Пры ўзаемадзеянні мнагаатамных спіртоў з азотнай кіслатой у малекулу спірту замест атамаў вадароду гідраксільных групп уводзяцца групы  $-\text{NO}_2$ . Рэакцыя працякае ў прысутнасці канцэнтраванай сернай кіслаты, якая з'яўляецца каталізаторам. Прывядзём ураўненне рэакцыі гліцэрэны з азотнай кіслатой:




Прадукт рэакцыі — нітрагліцэрэна — бясклерная алеістая вадкасць. Яна выбухованебяспечная (схільна да дэтанацыі), таму ў чистым выглядзе не выкарыстоўваецца. Нітрагліцэрэна з'яўляецца сасударасшыральнымі сродкам, таму яна ўваходзіць у састаў лекавых прэпаратаў.


Са шчолачнымі металамі, галагенавадародамі і азотнай кіслатой рэагуюць не толькі мнагаатамныя, але і аднаатамныя спірты. У той жа час мнагаатамныя спірты могуць уступаць у рэакцыі, якія не працякаюць у выпадку аднаатамных спіртоў. Такой рэакцыяй з'яўляецца ўзаемадзеянне мнагаатамных спіртоў з гідраксідам медзі(ІІ).

#### 4. Ўзаемадзеянне з гідраксідам медзі(II)

Для правядзення гэтай рэакцыі ў прабірку наліваюць раствор шчолачы, потым крыху раствору сульфату медзі(II). Пры гэтым выпадае блакітны асадак гідраксіду медзі(II):



Потым у прабірку з асадкам дабаўляюць водны раствор этыленгліколю. Пры гэтым гідраксід медзі(II) раствараецца і ўтвараецца празрысты раствор васількова-сіняга колеру. Растварэнне гідраксіду медзі(II) пры ўзаемадзеянні з этыленгліколем адбываецца з прычыны ўтварэння комплекснага злучэння:



Аналагічна ў рэакцыю з гідраксідам медзі(II) уступае гліцэрэйна. З дапамогай гэтай рэакцыі лёгка адрозніць водныя растворы мнагаатамных спіртоў ад раствораў іншых арганічных рэчываў, таму ўзаемадзеянне з гідраксідам медзі(II) з'яўляецца якаснай рэакцыяй на мнагаатамныя спірты.



Відэа 25.1. Якасная  
рэакцыя на мнагаатамныя  
спірты

#### Прымяненне этыленгліколю і гліцэрэйны

Нягледзячы на зневажніе падabenства і падabenства хімічных уласцівасцей, фізіялагічнае дзеянне этыленгліколю і гліцэрэйны зусім рознае. Этыленгліколь ядавіты, у той час як гліцэрэйна нетаксічная і нават выкарыстоўваецца ў якасці харчовай дабаўкі (E422).

Водныя растворы этыленгліколю маюць вельмі нізкую тэмпературу замярзання (да  $-70^{\circ}\text{C}$ ). Дзякуючы гэтаму этыленгліколь прымняеца ў якасці кампанента незамярзаючых вадкасцей – *антыфрызаў*, якія выкарыстоўваюцца ў ахаладжальных сістэмах аўтамабільных рухавікоў.

Гліцэрэйна добра паглынае вільгаць (валодае ўласцівасцю гіграскопічнасці). Таму яна выкарыстоўваецца ў якасці ўвільгатняючага кампанента пры вытворчасці розных мазей, крэмаў і іншых касметычных сродкаў.

Акрамя таго, этыленгліколь і гліцэрэйна выкарыстоўваюцца ў хімічнай прамысловасці ў якасці рэагентаў для атрымання іншых арганічных рэчываў.

*Мнагаатамныя спірты, у адрозненне ад аднаатамных, змяшчаюць у малекуле некалькі гідраксільных груп. Найпрастейшы двухатамны спірт — этыленгліколь; трохатамны — гліцэрына.*


*Як і аднаатамныя спірты, этыленгліколь і гліцэрына ўзаемадзеинічаюць са шчолачнымі металамі і галагенавадародамі.*

*У выніку рэакцыі паміж гліцэрынай і азотнай кіслатой утвораеца нітрагліцэрына. Нітрагліцэрына з'яўляеца сасударасышыральным сродкам, таму яна ўваходзіць у састаў лекавых прэпаратаў.*

*Якаснай рэакцыяй на мнагаатамныя спірты з'яўляеца ўтварэнне раствору васількова-сіняга колеру пры ўзаемадзеянні са свежаасаджным гідраксідам медзі(II).*

### Пытанні і заданні

- Напішице структурныя формулы этыленгліколю і гліцэрыны. Ці з'яўляюцца гэтыя рэчывы гамолагамі?
- Чаму этыленгліколь і гліцэрына маюць высокія тэмпературы кіпення і добра раствараюцца ў вадзе?
- Напішице структурную формулу бліжэйшага гамолага этыленгліколю. Прывядзіце яго назну па наменклатуре ІЮПАК і напішице ўраўненне яго рэакцыі з натрыем.
- Укажыце рэактыў, які дазваляе адрозніць водныя растворы этанолу і этыленгліколю. Напішице ўраўненне рэакцыі.
- Напішице схемы рэакцыі, з дапамогай якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні арганічных рэчываў:



- Да этыленгліколю масай 6,2 г дабавілі натрый масай 3,45 г. Знайдзіце аб'ём вадороду, які вылучыўся пасля поўнага завяршэння рэакцыі.

### Лабараторны дослед 3

#### Узаемадзеянне гліцэрыны з гідраксідам медзі(ІІ)

У прабірку наліце  $1-2 \text{ см}^3$  раствору шчолачы, потым крыху раствора сульфату медзі(ІІ). Адбываеца выпадзенне асадку гідраксіду медзі(ІІ). Пасля гэтага наліце ў прабірку  $1-2 \text{ см}^3$  раствора гліцэрыны. Назіраеца растворэнне асадку гідраксіду медзі(ІІ) і ўтварэнне празрыстага раствора васількова-сіняга колеру.

## § 26. Узаемасувязь паміж вуглевадародамі і спіртамі


У арганічнай хіміі рэчывы класіфікуюць у залежнасці ад будовы іх малекул.

Найпрасцейшымі па саставе арганічнымі злучэннямі з'яўляюцца вуглевадароды. Малекулы вуглевадародаў складаюцца толькі з двух элементаў: вугляроду і вадароду. Да вуглевадародаў адносяцца алканы, алкены, алкадыены, алкіны і арэны. У малекулах алданаў змяшчаюцца толькі адзінарныя сувязі. У малекулах алкенаў маецца адна двайная сувязь, у малекулах алкадыенаў — дзве двайныя сувязі. Малекулы алкінаў змяшчаюць адну трайную сувязь. Араматычныя вуглевадароды змяшчаюць у малекулах бензольнае кольца (табл. 26.1).



Таблица 26.1. Класы вуглевадародаў

Назва класа	Структурная формула прадстаўніка класа	Агульная формула
Алканы	$  \begin{array}{c}  \text{H} & \text{H} \\    &   \\  \text{H}—\text{C} & —\text{C}—\text{H} \\    &   \\  \text{H} & \text{H}  \end{array}  $	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$
Алкены	$  \begin{array}{c}  \text{H} & \text{H} \\  & \diagdown \\  & \text{C}=\text{C} \\  & \diagup \\  \text{H} & \text{H}  \end{array}  $	$\text{C}_n\text{H}_{2n}$
Алкіны	$\text{H}—\text{C}\equiv\text{C}—\text{H}$	$\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$
Алкадыены	$  \begin{array}{c}  \text{H} & \text{H} \\  & \diagdown \\  & \text{C}=\text{C} \\  & \diagup \\  \text{H} & \text{H}  \end{array}  \quad  \begin{array}{c}  \text{H} \\     \\  \text{C}=\text{C} \\     \\  \text{H}  \end{array}  $	$\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$

Заканчэнне табліцы 26.1

Назва класа	Структурная формула прадстаўніка класа	Агульная формула
Арэны		$C_nH_{2n-6}$


Веданне хімічных уласцівасцей арганічных рэчываў дазваляе прапанаваць спосабы атрымання злучэнняў аднаго класа са злучэнняў другога класа. Напрыклад, алканы можна атрымаць з алкенаў і алкінаў пры дапамозе рэакцыі гіdryравання:



Прыведзём прыклады задач, якія можна рашыць, выкарыстоўваючы веды аб узаемасувязі злучэнняў розных класаў.


**Прыклад 1.** Прапануйце спосаб атрымання этылавага спірту з этану. Напішице ўраўненні адпаведных рэакцый, укажыце ўмовы іх практывання.

Разгледзім структурныя формулы этану і этилавага спірту:




Відаць, што этилавы спірт можна разглядаць як прадукт замяшчэння атама вадароду ў малекуле этану на гідраксільную группу —OH. Аднак мы не ведаем хімічных рэакцый, якія дазваляюць непасрэдна замясціць атам вадароду ў малекуле вуглевадароду на гідраксільную группу. Значыць, для атрымання этанолу з этану спатрэбіцца некалькі стадый.

На першай стадый атрымаем з этану бромэтан:



У адрозненне ад атама вадароду, атам бруму ў малекуле бромэтану можа быць замешчаны на группу —OH дзеяннем воднага раствору шчолачы:



**Прыклад 2.** Напішице ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна атрымаць этилавы спірт з метану.

Разгледзім структурныя формулы метану і этилавага спірту:




У малекуле этилавага спірту змяшчаецца два атамы вугляроду, у той час як у малекуле метану — толькі адзін. Такім чынам, спачатку неабходна


ператварыць метан у арганічнае рэчыва, якое змяшчае два атамы вугляроду ў малекуле. Такое ператварэнне адбываецца пры піролізе метану:



У выніку рэакцыі ўтвараецца ацэтылен. У малекуле ацэтылену маецца два атамы вугляроду. Аднак мы не ведаем спосабаў атрымання этылавага спірту непасрэдна з ацэтылену, таму на наступнай стадыі ажыццяўім гідрыраванне ацэтылену да этылену:





Далучэннем вады да этылену атрымаем этылавы спірт:




**Прыклад 3.** Напішице ўраіненні рэакцыі, з дапамогай якіх можна атрымаць 1,2-дыхлорпрапан з прапанолу-2.

Разгледзім структурныя формулы прапанолу-2 і 1,2-дыхлорпрапану:




1,2-Дыхлорпрапан можна атрымаць далучэннем хлору да прапілену. У сваю чаргу прапілен можна атрымаць адшчапленнем малекулы вады ад прапанолу-2.

Такім чынам, на першай стадыі атрымліваем з прапанолу-2 прапілен:



На наступнай стадыі атрымліваем 1,2-дыхлорпрапан далучэннем хлору да прапілену:



*Веданне хімічных уласцівасцей арганічных рэчываў дазваляе пра-  
панаваць спосабы атрымання злучэнняў аднаго класа са злучэнняў  
другога класа.*

*Насычаныя спірты можна разглядыць як прадукты замяшчэння  
атамаў вадароду ў малекулах алкануў на гідроксільныя группы — OH.  
Аднак ажыццяўць непасрэднае замяшчэнне атама вадароду ў малеку-  
ле алкану на гідроксільную группу даволі цяжка.*

*На практыцы атрыманне спіртоў з алкануў можна ажыццяўіць  
праз галагенвытворныя або праз ненасычаныя вуглевадароды.*

### Пытанні і заданні


1. Напішице ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна атрымаць 1,2-дывромэтан з метану.

2. Напішице ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна атрымаць поліэтылен з метану.

3. Прапануйце двухстадыйны сінтэз прапілену з прапану. Напішице ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.





4. Прапануйце спосаб атрымання ацэтылену з этанолу, не выкарыстоўваючы рэакцию дэгідрыравання. Напішице ўраўненні рэакцый, якія працякаюць.

5. Напішице ўраўненні рэакцый, з дапамогай якіх можна ажыццяўіць наступныя ператварэнні:





## § 27. Фенолы

Мы пазнаёмліся з насычанымі аднаатамнымі і мнагаатамнымі спртамі. Гэтыя злучэнні можна разглядаць як прадукты замяшчэння аднаго або некалькіх атамаў вадароду ў малекулах алкануў на гідраксільныя группы —OH:




Калі ў малекуле бензолу адзін атам вадароду замяніць на гідраксільную группу, то атрымаем злучэнне, якое называецца *фенолам*:




Фенол уяўляе сабой бясклерныя крышталі з характэрным пахам і тэмпературай плаўлення 41 °С. Фенол умерана раствараецца ў вадзе. Пры пакаёвай тэмпературе ў 100 г вады можна растворыць прыкладна 6,5 г фенолу.

Звярніце ўвагу на тое, што ў малекуле фенолу гідраксільная группа *непасрэдна* звязана з бензольным кольцам. Арганічныя злучэнні, малекулы якіх змяшчаюць адну або некалькі гідраксільных групп, *непасрэдна* звязаных


з бензольным кольцам, называюща **феноламі**. Аднаатамныя фенолы змяшчаюць у малекуле адну гідраксільную группу:



2-метылфенол




3-метылфенол



4-метылфенол


Пры пабудове назваў ізамерных метылфенолаў нумарацыю пачынаюць з атама вугляроду, з якім звязана гідраксільная группа.

Мнагаатамныя фенолы змяшчаюць у малекуле некалькі гідраксільных групп:



гідрахіон

Фенолы неабходна адрозніваць ад **араматычных спіртоў**. У малекулах араматычных спіртоў, у адрозненне ад фенолаў, гідраксільныя группы далучаны не да бензольнага кольца, а да бакавога ланцуза:



бензілавы спірт

Бензілавы спірт уяўляе сабой вадкасць з тэмпературай замярзання  $-15^{\circ}\text{C}$  і тэмпературай кіпення  $205^{\circ}\text{C}$ . Нягледзячы на тое, што састаў малекул фенолу і бензілавага спірту адрозніваецца на группу  $\text{CH}_2$ , яны не з'яўляюцца гамолагамі, паколькі адносяцца да розных класаў злучэнняў — фенолаў і спіртоў. Як мы ўбачым пазней, хімічныя ўласцівасці фенолаў і спіртоў прыкметна адрозніваюцца.

**Фенолы — арганічныя злучэнні, малекулы якіх змяшчаюць адну або некалькі гідроксільных груп, непасрэдна звязаных з бензольным кольцам.**

Аднаатамныя фенолы змяшчаюць у малекуле адну гідроксільную групу, мнагаатамныя — некалькі гідроксільных груп.

Фенолы неабходна адрозніваць ад араматычных спіртоў. У малекулах араматычных спіртоў, у адрозненне ад фенолаў, гідроксільныя групы далучаны не да бензольнага кольца, а да бакавога ланцуза.

### Пытанні і заданні

- Ці з'яўляюцца гамолагамі фенол і бензілавы спірт? Напішице формулы ізамераў бензілавага спірту, якія адносяцца да класа фенолаў, дайце ім назвы.
- Сярод пералічаных рэчываў знайдзіце гамолагі і ізамеры.

